



Modern History Archives
Archív Najnošaje History
Fond F1/21 sprava K92

Барагі друга, кільчык шебе на КУПАЛІЕ,
за БІЛЫКІЕ СЕРТА БІЛАРУСКАГА ІМРОУ. Спачоё
зену проніці чашнік забіраёшт ў купальскую
ноч, каб разам ускажіць яспасе сонечка, што
штоса нам ~~напішыцца~~ піши; ащчячын род-
ваў злакі, што корміць-хойць нас. Усё,
што ёй дзеяла за Купалі — то чародзей
магія аччічэння ац ускіпіць венчкі загас,
аччічэнне агасім, вакой, зелікай I, ветома II,
ропнай песней. Конкаве слова, кожен рух тут
машын сэанс. — Трэба ашчукань ПАРАДЬ-КВЕТКУ.
Такі можна зразумець мову раслін I звяроў,
акірынка табе прыказаваны скарбні роднага
краю I ти спасціш усе таямніцы Сусвету...

Апоўсюдзе Князь-Купаліш I Купалічка
зашыпі сонечнае кола, пашыпі шебе ў
карагоды, скокі, гульбі. Смалі кроц за Імі,
бо ~~ніжонка~~ на Купалі быў толькі пленачом.
Будзь напагатове, бо як загукае Купаліш у
нагове, каб абарачіцца ац хільчык злодзеяў,
то кожнаму трэба будзе рапучча стаць у кеф-
куэ другашу. І гэтак па ашчака Іспі услед
за Купалічкай у цёмніце лясны гушчар, каб ац-
шукань сваю Кветкую-Долю. А яшчэ не падышкався,
пашркнуў щырый словы: веш, легенду, песнь
аў ропнай краі, — каб нам у сумоўні ля зор-
нічка знейскі памік сабой паразуменне.

Дык забіраёшт я, друга! Не даю пагаснуць
купальскому Вогнішчу!

ОЙ, РАНА НА ІВАНА

Павольша ♩ = 56
Сола 3

Oй, рана на Іва-на.
Хор
Проці Іва-
ночка ма-ла, ой, ра- па на Іва- на.

ОЙ, РАНА НА ІВАНА.
Проці Івана ночка мала.
Ой, рана на Івана.

Ой, рана на Івана.
Дзе, Купала, начавала?
Ой, рана на Івана.

Ой, рана на Івана.
Начавала ў чыстым полі.
Ой, рана на Івана.

Ой, рана на Івана.
Чым, Купала, вячэрала ?
Ой, рана на Івана.

Ой, рана на Івана.
Вячэрала белым сырам.
Ой, рана на Івана.

Ой, рана на Івана.
Чым, Купала, запівала?
Ой, рана на Івана.

Ой, рана на Івана.
Запівала гарэліцай.
Ой, рана на Івана.

Ой, рана на Іва-на

захоў якімёш

Такіх не мае ж які

чырвоно-чырвоні

анікоў чырвоні

КУПАЛІНКА

Умерана = 92
Сола

Хор...

Ку- па- лі-нка, ку-па- лі-нка, цё- мна- я но- чка,
цё- мна- я но- чка, дзе ж тва-я до- чка?

КУПАЛІНКА

Купалінка, купалінка,
Цёмная ночка,
Цёмная ночка,
Дзе ж твая дочка?

Мая дочка у садочку
Ружу, ружу поліць,
Ружу, ружу поліць;
Белы ручкі коліць.

Кветачкі рвець; кветачкі рвець,
Вяночкі звівае,
Вяночкі звівае,
Слёзкі пралівае.

Зап. Ул.Тэраўскі ў Чэрвень-
скім р., Мінскай вобл..

ой, пойдзем, сястрыны

Спакойна



Ой, пойдзем, сястрыны, пад ясну зарычу. Ночка мала купальна- я!

ой, пойдзем, сястрыны,

Пад ясну зарычу,

Ночка мала купальная!

Набядом, сястрыны,

Боутага пясочку,

Іграй, сонча, із зарою!

Пасыплем, сястрыны,

У таткі пад акошам,

Ночка мала купальная!

Пасеем, сястрыны,

Белага гарошку,

Іграй, сонча, із зарою!

Гарошку не ўзысці,

Мне ў таткі не быці.


Ночка мала купальная!

Запісека Р.Р.Шырмам у 1944 р. ад Сирген

Зап. Р.Р. Шырмам у 1929 г. ад маста-
ка Язэпа Драздовіча у Вільні.

КУПАЛЕНКА

Умерана



КУПАЛЯЛЁ, НА СЕНАЖАШІ МЯДУНАЧКА, КУПАЛЯЛЁ!

Купалялё, там кукавала зязюлечка, купалялё!

Купалялё, як кукавала, праўду казала, купалялё!

Купалялё, а што казала, не ўсім то знаці, купалялё!

Купалялё, Янка Марыську хоча узяці, купалялё!

Купалялё, нэ буду браці - не ўмее жаці, купалялё!

Купалялё, выйдзе на ніўку толькі ляжаці, купалялё!

Купалялё, сярпом махае вышэй ад сябе, купалялё!

Зап. Р.Р.Шырмам у 1934г. ад Марыі Скурко у в.Навасёлкі, Паставскага р-на, Мінскай обл.

ОЙ, НА КУПАЛЬНЕ, НА ЯНА

Вельмі умерана



Ой, на Ку- па-ло, на Я- на дзе-вачкі зе- лле збі-ра- лі.

ОЙ, НА КУПАЛЬНЕ, НА ЯНА
Дзевачкі зелле збіралі.Яны збіралі, не зналі,
у старога дзеда пыталі:— Што гэта, дзядулька, за
зелле,

Чорны галоўкі насенне?

— Намто вы яго збіралі,
Калі вы яго не зналі?Гэта дзявоцкая красата,
Вашаму сэрцу сухата.

Запісана Р.Р.Шырмам у 1944 г. ад Сяргея
Машяральніка ў в. Дуброві, Маладзечанскага
р-на, Мінскай вобласці.

ХАЛЗІУ ЧЫЖК ПА ВУЛШЫ

Умерзна скора

Ха-зіу чы-жк па ву-лі- шы, ра-на, ра-на, па ву-лі- шы.

ХАЛЗІУ ЧЫЖК ПА ВУЛШЫ,

Рана, рана, па вулішы, У свякроўкі папрашуся,

Прасіў дзевак на купалле,

Рана, рана, папрашуся,

Рана, рана, на купалле

А свёкарку пакланяся,

— Вам, дзеванькі, свая воля,

Рана, рана, пакланяся,

Рана, рана, свая воля.

А мілага не баяся,

Маладзічкам волі нету,

Рана, рана, не баяся,

Рана, рана, волі нету:

Сама пайду на купалле,

Дзіця плача ў кальсць,

Рана, рана, на купалле.

Рана, рана, у кальсць:

Мілы журыш ў белым ложку,

Рана, рана, у белым ложку;

Свёкар журыш у запечку,

Рана, рана, у запечку;

А свякроўка — проці печы,

Рана, рана, проці печы.

— Я дзіцяню пакалышу,

Рана, рана, пакалышу,

Запісаны Р.Р. Ширмам у 1940 г. ад Вольгі
Грыгаровіч у в. Апачкі Ставбодзіскага р-на
Мінскай вобласці.

Рухава

(3+2)

ТО-ТО-ТО! ЧАМУ, СЕЛЯЗЕНЬ

(2+2+2)

(3+3)

То- то-то!

Ча-му, се-ля-зень. смущён, не-я-сёл? То- то- то!

ТО-ТО-ТО!

- Чаму, селязень,
Смущён, нея-сёл?
То-то-то! *

- А як жа мне бысь,
Вясламу жыць?

Учора звечара
Бутачка была,-

Сягоння рана
Застралёная.

- Чаму, кавалер,
Смущён, нея-сёл?

- А як жа мне бысь,
Вясламу жыць?

Учора звечара
З міленькай гуляу.

Сягоння рана
Заручоная.


* Прыпевам "То-то-то" пачынаеща і канчаеща кожная
страфа.

Зап. А.Грыневіч на пачатку ХХст.

у Ашмянскім р., Гродзенскай
вобл.

ДАЙШЕ Ж МНЕ РАДУ

Узорана



О-ю-ля-лю! Дайше ж мне раду пад маю уладу. О-ю-ля-лю!

ДАЙШЕ Ж МНЕ РАДУ

О-ю-ля-лю!

Дайше ж мне раду

Пад маю уладу.

О-ю-ля-лю! *

Хто ж табе рада?

Млоды Ігналька?

Што ж мне па гэтым,

Па даўганосым?

Дайше ж мне раду

Пад маю уладу.

Хто ж табе рада?

Млоды Машейка?

Што ж мне па гэтым,

Да па цыбатым?

Яго люблю я,

За яго пайду.

* Прыпевам "О-ю-ля-лю" пачынаецца і канчаецца кожная страфа.

Зап. А.Грыневіч на пачатку ХХ ст.
ад Францішка Цехановіча ў в. Па-
лянъ Ашмянскага р., Гродзенскай
вобл.

У щёмым лесе гаманіна

Певчна, спаквала .=42



У щёмым лесе, у щёмым лесе гаманіна, гаманіна.

Выполнена из двух-тих групп голосами в форме блокнотного канона с элементами бурдону. Узор народной полифонии, заславанный на пустынях имитации из устов (актаву). Наступные голоса начинаясь сливаться плавно к заключению на легкую формулу.

У щёмым лесе гаманіна

У щёмым лесе,
У щёмым лесе гаманіна,
Гаманіна.

Сасна з елью,
Сасна з елью гаварыла,
Гаварыла:

Няшчасная,
Няшчасная тая маці,
Тая маці,

У каторай,
У каторай сыну многа,
Сыну многа.

Штосуботы,
Штосуботы хахлы дзярунь,
Хахлы дзярунь.

Штонядзелю,
Штонядзелю на суд едуць,
На суд едуць.

У щёмым лесе,
У щёмым лесе гаманіна,
Гаманіна.

Сасна з елью,
Сасна з елью гаварыла,
Гаварыла:

Шчаслівая,
Шчаслівая тая маці,
Тая маці,

У каторай,
У каторай дачок многа,
Дачок многа.

Штосуботы,
Штосуботы сваты едуць,
Сваты едуць.


Штонядзелю,
Штонядзелю свадзьбы йграють,
Свадзьбы йграють!

Зап.: К.П.Кабашнікаў у 1976
у в. Сякераўшчына Полацкага р.
Віцебскай вобл. ад групы
жанчын.

Расшифровка: I. Гагарына, начальник
У.І.Раговіча.

ПЕРАЦ ПЯТРОМ

Умерана



Пе-раз Пя-тром пя-тым днём дзеў- кі зё-лкі збі- ра- лі.

ПЕРАЦ ПЯТРОМ ПЯТЫМ ДНЕМ

Дзеўкі зёлкі збіралі,

Дзеўкі зёлкі збіралі,

Да караля паслалі.

Кароль зёлак не пазнаў,

Каралеўне адаслаў.

Каралеўна пазнала,

Караля дурнем назвала:

— Гэта зёлкі цар-зелле,

Дзявошкае вяселле,

Дзявошкае каханне,

А хлопчыкам ўздыханне!

Запісана Р.Р.Шырмам у 1928 г. ад дзядучат у ваколіцах г. Ашмяны і м-ка Свір.

ДУБРАВУШКА ЗЕЛЯНАЯ

Широка !.=48



Выконваешаши шумиа-пачиню групамі галасоу у фільме блісконшага канону з эле
ментамі бурдону. наступныя галасы пачынаюць сказаць пасля заканчэння напе-

ДУБРАВУШКА ЗЕЛЯНАЯ

- Дубравушка,
Дубравушка зеляная,
Зеляная.

Чагэ рана,
Чаго рана запумела.
Запумела?

- А як за мне,
А як за мне не шумеци,
Не шумеци?

Буйны венер,
Буйны венер павявае,
Павявае.

Дробны дожинки,
Дробны дожинкы паківае,
Паківае.

- Маладая,
Маладая дзялучынчака,
Дзялучынчака.

Чаго рана,
Чаго рана заплакала,
Заплакала?

- А як за мне,
А як за мне не плакаші,
Не плакаші?

Былі сваты,
Былі сваты далёкія,
Далёкія.

Далёкія,
Далёкія, багатая,
Багатая.

У мяцзеле,
У мяцзеле з мяцовачкамі,
З мяцовачкай.


У панцзелак,
У панцзелак за дзевачкай,
За дзевачкай.

Эп. К.Л.Кабанікаў у 1976г.
у к.Слікераўтчына Полінкага р.
Віцебскай вобл. ад групы
жінчын.

Распісроўка і чатапік напева
У.І.Раговіча.

Умерана

А ЕЛЬ МАЯ ЗЯЛЕННАЯ



А ель ма- я зя- лё- на- я, ах, божа ж мой, божа ж мой!

Свя-кроука ма- я ма- лё- на- я, бо- жа ж мой!

А ЕЛЬ МАЯ ЗЯЛЕННАЯ

— Свякроука-матка, я не вутачка,

Ах, божа ж мой,

Ах, божа ж мой,

Божа ж мой!

Божа ж мой!

Свякроука мая шалёная, Я не вутачка — на моры бялінь,
Божа ж мой!

Божа ж мой!

Загадала мне ў нядзельку рабіць,

Ах, божа ж мой,

Божа ж мой!

Я не вутачка — на моры бялінь,

У нядзельку рабіць, адзёжку памынь, Ах, божа ж мой,
Божа ж мой!

Божа ж мой!

Я не месячык — на лесе сушынь,

Адзёжку памынь, на моры бялінь, Божа ж мой!

Ах, божа ж мой,

Божа ж мой!

На моры бялінь, на лесе сушынь,

Божа ж мой!

Я не звёздочка — па небе катапь,

Ах, божа ж мой,

На лесе сушынь, па небе катапь, Божа ж мой!

Ах, божа ж мой,

Божа ж мой!

Дый не мышка я — ў арэшак складаць,

Божа ж мой!

Па небе катапь, у арэшак складаць,

Божа ж мой!

Запісана Р.Р.Шырмам у 1934 г. ад дзяўчат

у в. Ласіца, Пастаўскага павета.

ОЙ, БОРУ МОЙ

Стримана $\text{J}=76$

— Ой, бо- ру мой, бо- ру мой,
ча- му, бо- ру, не шу- мён?

ОЙ, БОРУ МОЙ

— Ой, бору мой, бору мой,
Чам, бору, не шумён?

Як мне, бору, шумну бысь,
У мяне, бору, пташак нет.

Адна была зязюля,
Адна была шэрая.

Адна была й шэрая,
Тую арлы задралі.

Арол сабе на пер'я;
Сакол сабе на мяса.'

— Ой, дворумой, двору мой,
Чаму, двору, не мяцён?

— Як мне, двору, мяцён бысь,
У мяне, двору, дзевак нет.

Адна была Марусічка,
Адна была й молада.

Адна была й молада,
Тую сваты павязлі:

Сваты сабе на гульне,
Янка сабе за жану.

Зап. М. Чуркін у 1909г. ад Анны
Піліпенкавай(36г.) у в. Завулкі,
Міёрскага р., Віцебскай вобл.

ЯК НА ІВАНА ДУХА РАНА

Шеволына = 58

Як на Іва-на, як на Іва-на ду-ха ра-на, ду- ха ра- на.
 Виконавоша двумя-пішю групамі галасоу у форме блясконшага канону з элементам
 бурдону, Узор народнай поліфонії, заснованы на прынцыпах іміташи за унісон
 (актаву). Поступенія галасы пачинаваць сліваць пасля заканчэння напева-формулы.

ЯК НА ІВАНА ДУХА РАНА

Як на Івана,
 Як на Івана ду-ха рана,
 Духа рана.

Будзе мяне,
 Будзе мяне муштраваші,
 Муштраваші.

Духа рана,
 Духа рана сонца Іграла,
 Сонца Іграла.

- Сумей, дзеўка,
 Сумей, дзеўка, адказаші,
 Адказаші:

Ой, там дзеўка,
 Ой, ~~там~~ дзеўка воду брала,
 Воду брала.

"Шэры гусі,
 Шэры гусі наляшлі,
 Налишлі.

А прыйшло к ёй,
 А прыйшло к ёй два малойшы,
 Два малойшы.

Светлу воду,
 Светлу воду замуцілі,
 Замуцілі.

- Будзем дзеўка,
 Будзем дзеўка хартаваші,
 Хартаваші.

Я й малода,
 Я й малода прастаяла,
 Простаяла.

Усю ту воду,
 Усю ту воду выліваші,
 Выліваші.

Пакуль вада,
 Пакуль вада светла стала,
 Светла стала".

- Ой вы, малыши,
 Ой вы, малыши, не хартуйшы,
 Не хартуйшы.


Усю ту воду,
 Усю ту воду не вылішы,
 Не вылішы.

Мая вада,
 Мая вада гаратчая,
 Гаратчая.

Зап. К.П.Хабашнікау у 1976г.
 у в. Іжераушчына Полацкага р.
 Віцебскай вобл. ад групы
 ханчын.
 Расмыроука і напева напева
 У.І.Раговіча.

Мая мамка,
 Мая мамка нерадчая,
 Нерадчая.

Паваша, спаквала $\text{♩} = 44$



Пой-дзэм, дзеўкі, пойдзэм, дзеўкі, каля саду, ка- ля саду.

Выконваеша двума-чыці ю групамі галасоў у форме бяскошага капону з элементамі бурдону. Наступныя галасы пачынайце спяваш пасля заканчэння напева-муль.

ПОЙДЗЭМ, ДЗЕЎКІ, КАЛЯ САДУ

Пойдзэм, дзеўкі,

Пойдзэм, дзеўкі, каля саду,

Каля саду.

Свайм малыцам,

Свайм малыцам на дасаду,

На дасаду.

Няхай малыцы,

Няхай малыцы дзівушица,

Дзівушица.

Што дзевачкі,

Што дзевачкі красушица,

Красушица.

Ну якое,

Ну якое дзідаванне,

Дзідаванне.

Небальшое

Дзяявоцкае красавачне,

Красаванне.

Зап.: К.П.Кабашнікаў у 1976:

у в. Сякераўшчына Полацкага

Віцебскай вобл. ад групы

жанчын.

Расшыфроўка і нататкі напе-

у І.Раговіча.

ТЭПЭР КУПАЙЛО, ЗАВТРА ЯН

Стрымана $\text{♩} = 80$

Тэ- пэр Ку- пай- ло, за- втра ян,
да хо- дім ді- во- чкы в зэ- лён гай.

ТЭПЭР КУПАЙЛО, ЗАВТРА ЯН,
Да ходім дівочки в зелёй гай.

Да пойем дівочки веночки,
Святому Яну, Купайлу.

Да и святому Яну, Купайлу,
Молодой девоньши к венчанию.

Да и усім дівочкам із лозы,
Молодой девоньши із рожы.

Молодой девоньши із рожы,
Як ітімә замуж — наложть.

Зап. У.І.Раговіч у 1988г.
у в.Дабраслаўка Пінскага р.
ад фольклорна-этнографічнага
ансамбля.

СТРЫМАНА, З ГДНАСЦЮ.

Musical notation for the song 'Стрымана, з гднасцю.' It consists of two staves. The top staff has a treble clef and a key signature of one sharp. The bottom staff has a bass clef and a key signature of one sharp. The lyrics 'Дзе ку-пи-ла ка-ча- ва- ла, ку- па- ла, ку- па- ла.' are written below the notes. The music includes various note heads (triangles, diamonds, crosses) and rests.

— Дзе Купала начавала ?

Купала, Купала !

— Начавала ў цёмным лесе.

— Чым, Купала, вячэрала ?

— Вячэрала ціхай песняй.

— З кім вячэру ты дзяліла ?

— Я дзяліла з яснай зоркай.

З яснай зоркай, знічкай светлай,

знічкай светлай, з долей горкай.

— Што сабе пад голаў клала?

— Клала Папараці цветку.

— Што прысніла ты, Купала?

— Я прысніла бедных дзетак,

Што згубілі родну хатку,

Родну хатку, замлю-матку,

Што забылі сваё песню.

Мая песня ў цёмным лесе.

— Хто ж цяпер яе спявае ?

— Той, хто любіць родны краё.

I. Паўтараещца пасля кожнага радка

РУХАВА

А на Іва- на сон- ца йгра- ла,
лю- лі ра- на, сон- ца йгра- ла.

ПОПЕІ

А на Івана сонца йграла,
 Люлі рана, сонца йграла
 Пасля Івана перастала.
 Халзі ў чыжык па вуліцы,
 Клікаў дзевак на Купалле.
 Вам, дзевачкі, свая воля.
 Маладочкам волі нету
 Мало дзіця ў калыбелі,
 Ліхі мужык на пасцелі,
 Ёурны свёкар на покуце,
 А свякроўка проці ў печы.
 Я ж, малода, прыгадаю,
 Мало дзіця прыкальшу,
 Ліха мужа перапрошую,
 А свякорку пакаруся,
 А свякроўцы пакланяся.
 Сама пайду на Купалле,
 А з Купалля на гулянне.
 Покуль млода сабралася
 Купальнічка разыйшлася.

.Р.

эпа

I. "Люлі рана" паўтараеца з другой часткай кожнага радка



Ой, рана, рана на Яна
 Зямля дрыжала з Купала.
 Дзеванкі рвалі, не зналі,
 Іхкае кралівы нарвалі.
 Іхкае кралівы нарвалі,
 Да самога караля паслалі.
 Кароль таго зеллейка не ўвазнай,
 Да каралеўнае адаслаў
 Карапёна зеллейка пазнала,
 Яна яго Купаллем назвала.
 Дарагое зеллейка Купала
 Тоё дзяячоае ўмыванне.
 Да весела дзевачкам жыта жаць,
 Да цяжэнька хлопчыкам Пятра ждаць.
 Да весела дзевачкам пахаўшы,
 Да цяжэнька хлопчыкам прихдаўшы.

ГУЛЬНЯ "Я ВАР"

- Явар, яваровы ладэІ

Што вы тут рабІлІ ?

- Мы рабІлІ моста

На пана староста.

ЦешачкамІ застаўлялІ

Аднаго нам пакідалІ.

Перша калуста,

Друга распуста,

Перша малювана,

Друга затрымана!

Удзельнікі гульні выбіравшь дваіх "на вароты". Ўсе астатнія бяруцца за рукі, як у карагодзе, ходзяць спявальцы. При слове "затрымана" запыняюць таго, хто трапіў "пад вароты". Затрыманы становіцца за тым ішым "на варотах". Такім чынам у час гульні ўтвараюцца дзве групы, якія ў канцы нервіца сілав.

ГУЛЬНЯ "ШУЛЯК"

- Шуляк, шуляк, што ты робіш ?
- Ямку калаш.
- Навошта табе ямка ?
- Мяса варыці.
- Навошта табе мяса?
- Дзяшей қарміці.
- А дзе ты мяса возьмеш ?
- А ў цябе за спінов.
- А я не дам!
- А я вазьму!
- Мяса хачу!
- Зъеш жабу на жарчу!

Гуляючы ў гэту гульню выбіраліць са свайго асяроддзя "Матку" і "Шуляка". "Матка" становіцца спераду, а за ёю ў лініі астатнія ўдзельнікі гульві, мошна тримаючы адзін аднаго за пояс. "Шуляк" садзіцца на кукішкі перад "Матка" калае ямку; адбываецца вышэй прыведзеная размова.

Са словамі "А я вазьму" "Шуляк" кідаеца лавіць апошняга. "Матка" імкненіца не далусціць гэтага. Ўся чарада кідаеца з боку ў бок. Усе сочачь за рукамі "Шуляка". Злоўлены ўдзельнік гульні адыхаецыць убок. "Шуляк" такім чынам стараеца пералавіць усіх.

Слово от отца, земли, земли —
Большой путь впереди —

БОЛЬШАЯ ГЛУБОКАЯ ПЕСНЬ

ЗМЕСТЬ

ЗАПРАШЕННЕ

Ой, рана на Ивана.

Купалінка

Ой, пойцем, сестрыны

Купалляе!

Ой, на Купалле, на Яна

Халзіт чыжик па зуліцы

Перад Пятром пятым днём

А ель мая зялёная

То-то-то!

Дайце к мне раду

Ой, бору мой

Як на Ивана дужа рана

У чёмны лесе гаманчча

Дубравушка зелянная

Пойцем, дзеўкі, калі саду.

Тэпэр Купайло, завтра Ян

Дзе Купала, начавала

А на Ивана сонца Іграла

Ой, рана, рана на Яна

Гудык " Явар"

Гудык " Шуляк"